

Спорт-тайм

«БЫВАЮЦЬ ПАРАЖЭННІ ЛЕПШЫЯ ЗА ПЕРАМОГІ»

У штотыднёвым аглядзе «Звязды» расказваем пра гульні беларускай футбольнай зборнай у адборы да чэмпіянату Еўропы і іншыя актуальныя навіны спорту.

1. У матчы адборачнага раўнда чэмпіянату Еўропы-2020 у групе С зборная Беларусі па футболе саступіла сапернікам з Нідэрландаў 1:2. На 32-й хвіліне лік адкрыў Жаржыньё Вейналдум, а праз 9 хвілін ён жа аформіў дубль. На 54-й хвіліне розніцу ў ліку змог скараціць Станіслаў Драгун.

— Добры для нас вопыт — такая гульня з такім сапернікам. Я лічу, мы экзамен вытрымалі. Не выйгралі, але даказалі, што характар у каманды ёсць, — каментуе сустрэчу галоўны трэнер беларускай зборнай Міхаіл МАРХЕЛЬ. — З аптымізмам можна глядзець у будучыню. Бываюць такія паражэнні, як сёння, якія каштуюць больш за перамогі. Для мяне важна, што каманда не апусціла рукі і працягвала гнуць сваю лінію. І мы маглі, пры добрым раскладзе, згуляць унічыю з вядучай камандай свету.

2. Гандбольны СКА выйшаў у 3-і кваліфікацыйны раўнд Кубка ЕГФ. У няздзелю армейцы перамаглі на сваёй пляцоўцы славенскую «Рыбніцу» з лікам 28:23. Нагадаем, у першым матчы каманды згулялі ўнічыю. Сапернік мінчан па наступным раўндзе вызначыцца пасля жараб'ёўкі сёння.

За дзень да гэтага гандбалісты БГК імя Мяшкова з лікам 33:31 абгулялі запарожскі «Матор» у дамашнім матчы групавога раўнда Лігі чэмпіёнаў. Турнірнае становішча ў групе

В, дзе гуляюць брастаўчане, цяпер такое: «Кіль» (Германія) — 7 ачкоў (4 матчы), «Манпелье» (Францыя) — 6 (4), «Вардар» (Македонія) — 6 (4), «Порту» (Партугалія) — 4 (3), «Віве» (Польшча) — 3 (4), «Веспрэм» (Венгрыя) — 2 (3), БГК — 2 (4), «Матор» (Украіна) — 0 (4).

3. Кацярына Кавалёва (вагавая катэгорыя звыш 81 кг) заваявала бронзавую ўзнагароду на чэмпіянаце свету па боксе сярод жанчын.



boxingbelarus.by

Права выхаду ў фінал беларуска саступіла спартсменцы з ЗША Даніэле Перкінс. Сярод беларускіх спартсменаў гэта найлепшы вынік на сусветным форуме сярод жанчын.

Удзел у турніры прымаў 227 спартсменаў з 57 краін свету. Чэмпіянат свету з'яўляецца перададлімпейшым, але з-за рознагалоссяў Міжнароднай асацыяцыі бокса і Міжнароднага алімпійскага камітэта падчас гэтага турніру не разыгрываюцца ліцэнзіі ў Токіа.

4. Беларускія спартсмены заваявалі тры ўзнагароды на міжнародным турніры па дзюдо Tallinn European Open 2019. Сярэбраны медаль заваяваў беларускі атлет Юсуп Бекмурзаеў (вагавая катэгорыя 81 кг), які ў фінальным паядынку саступіў французу. Залатую ўзнагароду

ў скарбонку зборнай Беларусі прынес Ягор Кухарэнка (звыш 100 кг). На другім радку выніковага пратакола размясціўся яго партнёр па камандзе Уладзіслаў Цярпіцкі.

У медальным заліку беларуская каманда заняла чацвёртае месца. На вышэйшай пазіцыі знаходзіцца зборная Францыі. Удзел у турніры прынялі 322 атлеты з 38 краін.

5. Аляксандра Данішэўская выйграла «золата» Сусветных пляжных гульняў у Катары. І яшчэ двое беларусаў на п'едэстале.

Водналыжніца была найлепшая ў скачках з трампліна. Паспяховай для яе стала другая спроба, Аляксандра выканала скачок на 49,5 м — канкурэнткі не змаглі перасягнуць гэты вынік. Бронзавы медаль выйграла яшчэ адна беларуска — Ганна Стральцова (49 м).

У скачках на водных лыжах з трампліна ў панядзелак спаборнічалі і мужчыны, Беларус у гэтым відзе праграмы прадставіў Сцяпан Шпак. Ён упэўнена правёў усе тры спробы, паказаўшы найлепшы вынік у другой — 59,2 м. Пераўзыхіц дасягненне беларуса змог толькі Уладзімір Ранзін з Расіі — 59,9 м.

Галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Алег ДЗЕВЯТОЎ-Скі падвёў вынік выступлення спартсменаў на спаборніцтвах у Катары: «Водналыжнікам давялося спаборнічаць у няпростых умовах надвор'я, з-за чаго была адменена кваліфікацыя ў мужчын. Аднак у фінале ўсе беларускія атлеты паказалі, што па праве ўваходзяць у эліту гэтага віду спорту».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	7.37	18.13	10.36
Віцебск —	7.28	18.01	10.33
Магілёў —	7.27	18.03	10.36
Гомель —	7.21	18.03	10.42
Гродна —	7.51	18.29	10.38
Брэст —	7.50	18.32	10.42

Месяц

Поўня 14 кастрычніка. Месяц у сузор'і Цяльца.


Імяніны

Пр. Ганны, Усціны, Андрэя, Давыда, Канстанціна, Касьяна, Купрыяна. К. Тэрэзы, Ядвігі, Леанарда.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Зіновія Кірылавіча ПРЫГОДЗІЧА — цудоўнага чалавека, пісьменніка, навукоўца, рэдактара часопіса «Гаспадыня» — шчыра віншуюм з прыгожай круглай датай! Зычым моцнага здароўя, бадзёрасці, дабрабыту, новых творчых поспехаў:

На вяршыні апынуцца
Дадзена не кожнаму.
Хай заўжды радкі кладуцца
Роўнымі барознамі!

Сям'я Сіманёнкаў, г. Паставы.

Р.С. Згадзіцеся, добрыя пажаданні! Ды яшчэ і на адрас аднаго з пастаянных аўтараў... Таму звяздоўцам грэх не далучыцца, не сказаць сваё «Будзьма»... І гадоў так да ста!

УСМІХНЕМСЯ

Толькі ў слабай жанчыны мужчына ва ўсім вінаваты!

У моцнай — ён яшчэ і пакараны!

— Калі я вучыўся ў школе, у нас ахоўнікаў не было. З усім цалкам спраўлялася прыбіральшчыца з мокрай анучай...

прыходжу з работы, заходжу ў пакой, першая думка: «Абакралі...»

— Для тых, хто баіцца падсвечваць сабе дарогу ноччу смартфонам, ёсць простае рашэнне — траўматычны пісталет з падствольным ліхтаром.

Я той чалавек, пасля якога не сорамна спяваць у караоке.

Даты

Падзеі

Людзі

15 КАСТРЫЧНІКА

1924 год — нарадзіўся (вёска Пагарэлка, цяпер у Карэліцкім раёне) Аляксандр Мікалаевіч Мацко, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі. У гады Вялікай Айчыннай вайны член падпольнай камсамольскай арганізацыі ў вёсцы Пагарэлка, у чэрвені 1942-га — адзін з арганізатараў партызанскага атрада «1-й камсамольскай брыгады» на тэрыторыі Баранавіцкай вобласці, камандзір аддзялення. Пасля вайны на камсамольскай, партыйнай і журналісцкай рабоце. Вывучаў гісторыю нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, падпольную і партызанскую барацьбу ў Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. Адзін з аўтараў даследаванняў «Гісторыя Беларускай ССР», «Усенародная барацьба ў Беларусі супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны». Памёр у 2001 годзе.

1944 год — нарадзіўся (вёска Лышча Пінскага раёна) Зіновій Кірылавіч Прыгодзіч, беларускі пісьменнік, журналіст, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, заслужаны дзеяч культуры Беларусі. У 1966—1977 гадах працаваў у газеце «Звязда» літсупрацоўнікам, за гадчыкам аддзела. З 1989 года — галоўны рэдактар газеты «Советская Белоруссия», у 1996—1999-м — першы намеснік старшыні Дзяржжамдруку Рэспублікі Беларусь. Цяпер — галоўны рэдактар часопіса «Гаспадыня». Аўтар мноства дакументальных і мастацкіх кніг. Узнагароджаны медалём «За працоўную доблесць», Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь.

1964 год — нарадзілася (г. Мінск) Ірына Сумнікава, беларуская спартсменка (баскетбол), заслужаны майстар спорту СССР. Чэмпіёнка (1992), бронзавы прызёр (1988) Алімпійскіх гульняў. Сярэбраны прызёр чэмпіянату свету, неаднаразовая чэмпіёнка Еўропы. Сярэбраны прызёр Гульняў добрай волі, Сусветнай універсіяды.

У свеце

1814 год — нарадзіўся Міхаіл Лермантаў, адзін з самых вядомых рускіх паэтаў, празаікаў, прызнанне да якога прыйшло яшчэ пры жыцці. Яго творчасць, у якой спалучаліся вострыя сацыяльныя тэмы з філасофскімі матывамі і асабістымі перажываннямі, аказала вялікі ўплыў на літаратуру XIX—XX стагоддзяў. Імя Лермантава звязана і з Беларуссю, а дакладней са старажытным горадам Гродна, з лейб-гвардыі Гродзенскім гусарскім палком, дзе паэт нейкі час служыў. «...Лермантаў у той час не меў яшчэ рэпутацыі ўвечанага лаўрамі паэта, якую ён набыў пасля і якая склалася за ім дзякуючы яго вершам, і мы, не прадбачыўшы ў ім будучай славы Расіі, глядзелі на яго зусім раўнадушна», — пісаў саслужывец Лермантава па Гродзенскім палку А. І. Арнолдзі, у будучым генерал, першы ваенны губернатар Сафіі.

1940 год — У Нью-Ёрку ў кінатэатрах Capitol і Astor прайшла сусветная прэм'ера фільма Чапліна «Вялікі дыктатар», палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую поўнаметражную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнарыі на сваёй студыі і на свае ж два мільёны долараў. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для ЗША таго часу, бо падчас яго стварэння ЗША і Германія яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў вялікі камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчны з-за палітычнай падаплёкі. Па ўспамінах савецкага маршала Мерацкова, падчас вайны «Вялікі дыктатар» быў прапанаваны для пракату ў СССР, але пасля закрытага прагляду фільма Сталін яго адхіліў.

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: ліснамаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

ГАЗЕТА АДРУКАВАНА ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3521.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
14 кастрычніка 2019 года.